

Мы команда

сацыяльных наватараў,

якая стварае больш аўтаномнае і дынамічнае беларускае грамадства з дапамогай адкрытых лічбавых і гуманітарных тэхналогій.

Мы прасоўваем

адкрыты і свабодны:

- код,
- жалеза,
- кантэнт,

празрыстыя падыходы кіравання і прыняцця рашэнняў, а таксама прынцыпы свабоднай культуры сярод:

- мясцовых супольнасцяў,
- грамадскіх арганізацый,
- актывістаў,
- простых грамадзян
- афіцыйных інстытутаў.

Вынік

нашай дзейнасці:

грамадства, уключанае ў стварэнне законаў, развіццё эканомікі, ў прыняццё рашэнняў.

З дапамогай асветніцкай, арганізацыйнай і інфраструктурнай актыўнасці пераразмяркоўваем уладу:

- раскрыць сутнасць і патэнцыял лічбавых тэхналогій,
- паказаць прыклады іх практычнага прымянення грамадзянамі.

✉ falanster.by@gmail.com

📞 +375(29)127-42-67

🌐 falanster.by



ФАЛАНСТЭР

сацыяльныя гікі

falanster by

Нашы каштоўнасці




Асноўныя накірункі
дзеянасці



Вікіфікацыя

Накірунак па развіццю сучасных спосабаў медыя асветы для ўсіх, умацаванню ведаў на беларускай мове, распаўсюджванню прынцыпаў самакіравання, а таксама развіццё вікі-супольнасці Беларусі.

Вынікі. Падчас актыўнага развіцця арганізацыйнай і асветніцкай дзейнасці колькасць артыкулаў у Вікіпедыі павялічылася амаль удвая: з **80 (2014) да 145 тысяч (2017)**, было праведзена **больш за 40** мерапрыемстваў, палепшана інфраструктура супольнасці, створана **беларуская юзэр-група (2015)**, праведзена першае міжнароднае мерапрыемства **Вікілетнік (2017)**, а таксама сумесна створаны **«Вікі-дапаможнік» (2015)** — брашура-інструкцыя для пачаткоўцаў — рэдактараў Вікіпедыі.



Лічбавая Майстэрня

Гэта дапамога грамадскім арганізацыям і ініцыятывам палепшыць іх лічбавую інфраструктуру праз развіццё валанцёрства сярод ІТ-спецыялістаў.

Вынікі. Удзельнікамі Digital-клуба (2011-2012), а пасля Лічбавай Майстэрні (з 2016), створаны **больш за 15 анлайн платформ** для некамерцыйных арганізацый, вырашана **больш за 100 задач** грамадскіх арганізацый, праведзена **каля 50 кансультацый**, а таксама патрачана больш за 1500 гадзін больш чым сотняй айці-валанцёраў.

Градка



Адкрытыя і свабодныя код і кантэнт у грамадскіх афіцыйных інстытутах, заканадаўстве і сярод грамадзянскай супольнасці.

Вынікі. Дзейнасць па прасоўванню адкрытага кода і кантэнта з 2012 года прывяла да стварэння філіяла **Creative Commons (2014)**, а ў 2017 годзе ўнесены прапановы зменаў у закон аб аўтарскім праве датычна адкрытых Ліцэнзіяў. Камандай "Градкі" праведзена **больш за 30** публічных лекцый і майстар-класаў, кансультацый з агульнай аўдыторыяй **больш за 1000 чалавек**.

#вікіфікацыя
#айціваланцёр
#градка